



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

СМАРГОНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МЯСЦОВЫ ДАБРАЧЫННЫ ФОНД «КРЭЎСКІ ЗАМАК»

П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«КРЭЎСКІЯ ЧЫТАННІ: ГІСТОРЫЯ, АРХЕАЛОГІЯ,
КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА КРЭВА»



Мінск – Крэва
2 – 3 чэрвеня 2016 г.



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*



*Запрашаем наведаць Народны гісторыка-краязнаўчы музей
Крэўскай сярэдняй школы
Гродзенская вобласць, Смагонскі раён, в Крэва, вул Багданаўская – 26
Тэл.: +375-15-93-531, +375-15-93-544*

На вокладцы: Пячатка места Крэва, канец XVIII ст. (герб “Ляліва”)

АРГКАМІТЭТ КАНФЭРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт

Харужык Генадзь Васільевіч – старшыня Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Адказны сакратар

Дзярновіч Алег Іванавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Члены аргкамітэта

Бычко Генадзь Паўлавіч – намеснік старшыні Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта;

Капыш Сяргей Леанідавіч – старшыня Крэўскага сельскага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ражсва Таццяна Мар'янаўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Тугай Уладзімір Васільевіч – загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Андруковіч Ганна Аляксандраўна – дырэктар Мясцовага дабрачыннага фонда “Крэўскі замак”, магістр мэнеджмента.

Шулаеў Андрэй Леанідавіч – старшыня праўлення Мясцовага дабрачыннага фонда “Крэўскі замак”, магістр архітэктуры, магістр гісторыі.

Парадак працы канферэнцыі

2 чэрвеня 2016 г.

14.00-17.00 “Круглы стол” на тэму “*Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі Беларусі*” (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, пак. 223)

3 чэрвеня

- 8.00 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў Крэва
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная 1)
- 10.00-10.30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі ў Крэва
(Крэва, Дом культуры)
Адкрыццё выставы “Крэва праз стагоддзі” (Крэва, Дом культуры)
- 10.30-12.00 Урачыстае адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі (Крэва, Дом культуры)
- 12.00-13.15 Экскурсійная праграма:
Крэўскі замак і музей Крэўскай сярэдняй школы
- 13.15-14.00 Абед (сталовая Крэўскай сярэдняй школы)
- 14.00-14.15 Падстаўленне праекта візуалізацыі 3D рэканструкцыі Княскай вежы Крэўскага замка (Крэўская сярэдняя школа)
- 14.15-16.45 Праца па секцыях (Крэўская сярэдняя школа):
секцыя 1: Крэва ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе
секцыя 2: Крэва ў XX ст.
- 16.45-17.00 Кава-паўза
- 17.00-18.30 Міжнародны калоквіум і круглы стол (Крэўская сярэдняя школа)
- 18.30-19.00 Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі (Крэўская сярэдняя школа)
- 19.00-21.00 Сяброўская сустрэча (вячэра і культурная праграма)
- 21.30 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі ў Мінск

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін
выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ: беларуская, руская, польская

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Крэва, Дом культуры)

(10.30 – 12.00)

Мадэратар пленарнага пасяджэння

*намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)*

Лакіза Вадзім Леанідавіч

Прывітальнае слова старшыні Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта **Генадзя Васільевіча Харужыка**

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**, кандыдата гістарычных навук дацэнта

Даклады

Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Аб зменах заканадаўства ў сферы вывучэння і аховы археалагічнай спадчыны Беларусі: значэнне новаўвядзенняў для археалагічных аб'ектаў і помнікаў Смаргоншчыны».

Дзярновіч Алг Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замак: праблемы датыроўкі, архітэктурныя і мастацкія асаблівасці”.

Ерусалимский Константин Юрьевич – профессор кафедры Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук (Москва, Россия).

Тэма даклада: “Андрей Курбский – староста Кревский и Ковельский”.

Szulc Dominik, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne, doktor historii (Lublin – Warszawa).

Тэма даклада: “Organizacja sejmów i zjazdów polsko-litewskich w sprawach unii politycznej i granic w I połowie XVI wieku”.

Прэзентацыя дакументальнага фільма “Крэўскі замак” (Студыя “Летапіс” Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, 2016. Рэжысёры: Вольга Дашук і Віктар Аслюк; 15 хвілінаў).

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

СЕКЦЫЯ 1: Крэва ў Сярэднявеччы і раннім Новым часе

Панэль 1-1

Крэва як адзін з цэнтраў Lithuania propria (“Літвы летапіснай”) і праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы I – пачатку II тыс. н.э.
(Крэўская сярэдня школа, 2-і паверх)

14.15 – 15.15

Мадэратар панэлі

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Дзярновіч Алег Іванавіч

Выступленні з дакладамі

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: “Крэвы” і “крывічы” ў кантэксце балта-славянскіх этнакультурных узаемаадносін у канцы I – пачатку II тыс. н. э.”

Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: “Гольшанское городище и селище II—XVI вв. (материальная культура и вопросы датировки)”.

Уласавец Яўген Вячаслававіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: “Гальшанскі ґрунтовы могільнік: да пытання аб пахавальных традыцыях летапіснай Літвы XIII – XIV стст.”

Емяльянаў Сяргей Пятровіч – адміністратар інтэрнэт-парталу аб адукацыі UNIVERSITAS.BY, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: “Літоўскі одаль” паміж Скандынавіяй і Руссю. Погляд на шляхі развіцця зямельнай уласнасці ў сярэднявечнай Паўночнай Еўропе”.

Панэль 1-2

Крэўскі замак (ля вытокаў мураванага абарончага дойлідства Вялікага Княства Літоўскага)

(Крэўская сярэдняя школа, 2-і паверх)

15.15 – 16.15

Мадэратар панэлі

загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук

Доўнар Аляксандр Барысавіч

Выступленні з дакладамі

Трусаў Алег Анатольевіч – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і
музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і
мастацтваў, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замак – адна з першых рэзідэнцый князёў
ВКЛ”.

Панышко Сергей Дмитриевич – доцэнт кафедры археалогіі, древней
і сярэдневяковай історыі Украіны Восточноевропейскага нацыянальнага
універсітэта імя Лесі Украінкі, кандыдат історычных навук (Луцк,
Украіна).

Тэма даклада: “Сравнительный анализ Кревского и Луцкого замков”.

Міцкунайце Гедрэ / Mickūnaitė Giedrė – дацэнт Вільнюскай акадэміі
мастацтваў; даследчык Міжнародная праграмы “The Jagiellonians:
Dynasty, Memory and Identity in Central Europe”, доктар гуманітарных
навук (Оксфард – Вільня / Аб’яднанае Каралеўства – Літоўская
Рэспубліка), **Дзярновіч Алег Іванавіч** – старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
(Мінск).

Тэма даклада: “Фрэскі Крэўскага замка: пытанні паходжання і
датыроўкі”.

Шулаеў Андрэй Леанідавіч – галоўны архітэктар праектаў РУП
“Нацыянальны аэрапорт Мінск”, магістр архітэктуры, магістр гісторыі
(Мінск).

Тэма даклада: “Крэўскі замкавы комплекс. Гісторыя і сучасная
праблематыка”.

Морозов Дмитрий Викторович – заместитель директора ООО «БелАгроТрэвел», аспирант исторического факультета БГУ (Мінск).

Тэма даклада: “Материалы по охране замка в Крево (1921—1939 гг.) в фондах Архива научного центра культурного наследия Литвы”.

Панэль 1-3

Крэва як мястэчка позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV—XIX стст.) Культурная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва
(*Крэўская сярэдняя школа, 2-і паверх*)

16.15 – 16.45

Мадэратар панэлі

старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
Шадыра Вадзім Іосіфавіч

Выступленні з дакладамі

Мароз Валянціна Канстанцінаўна – прафесар кафедры беларускай і замежных моў Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, доктар філалагічных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: “Крэва ў беларускім летапісанні”.

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: “Крэва – горад вольны. 1791–1795 гг.”

Сацукевіч Іван Іванавіч – асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Мінск).

Тэма даклада: “Тапанімічная спадчына Крэва”.

Сямашка Вольга Мікалаўена – вядучы юрысконсульт установы адукацыі “Міжнародны ўніверсітэт “МІТСО” (Мінск).

Тэма даклада: “Фунеральная спадчына Крэва”.

Крыцук Раман Іванавіч – малодшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістрант гістарычнага факультэта БДУ (Мінск).

Тэма даклада: “Нумізматычны матэрыял з раскопак мястэчка Крэва”.

Патапов Василий Гертрудович – директор коммунального унитарного предприятия “Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро Минского райисполкома).

Тэма даклада: “Ворута – легендарный город Миндовга”

СЕКЦЫЯ 2: Крэва ў XX ст.

Панэль 2-1

На лініі фронту: Першая сусветная вайна і Крэва
(Крэўская сярэдняя школа, 2-і паверх)

14.15 – 16.00

Мадэратар панэлі

дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандытат культуралогіі, дацэнт (Гродна).

Трацяк Іван Іванавіч

Выступленні з дакладамі

Шарков Анатолий Васильевич – профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь, доктор исторических наук (Минск).

Тэма даклада: “Памятные места Первой мировой войны в окрестностях Крева”.

Смолянинов Михаил Митрофанович – ведущий научный сотрудник отдела военной истории Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Тэма даклада: “Последнее наступление российского Западного фронта Первой мировой войны (1917 г.)”.

Богданов Владимир Анатольевич – директор издательства «Гольф-стрим», краевед (Минск).

Тэма даклада: “Замок на передовой: русское наступление в Крево летом 1917 года (на основе немецких документов, полковых историй, воспоминаний участников)”.

Степанов Дмитрий Николаевич – Российская Ассоциация историков Первой мировой войны, член Ассоциации (Москва).

Тэма даклада: “Июльское наступление русской армии на участке Сморгонь – Крево (1917 г.)”.

Прыхач Уладзімір Уладзіміравіч – выкладчык Смаргонскай гімназіі, краязнавец (Смаргонь).

Тэма даклада: “Барацьба за “Рускі нос” (Падземна-мінная і газавая вайна пад Крэвам у Першай сусветнай вайне)”.

Друнаў Аляксей Юр'евіч – малодшы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музей народнай архітэктуры і побыту (Мінск).

Тэма даклада: “Адкрытая нямецкая артылерыйская пазіцыя на вуглу Тамасоўскага лесу”.

Калінінскі Валерый Францавіч – скульптар, Беларускі саюз мастакоў (Мінск).

Тэма даклада: “Першы Петраградскі жаночы батальён смерці ў баях у Наваспасага леса каля Крэва”.

Панэль 2-2

Крэва ў міжваенны час (беларускае мястэчка ў складзе Польскай дзяржавы)

(Крэўская сярэдняя школа, 2-і паверх)

16.00 – 16.45

Мадэратар панэлі

Прафесар кафедры крымінальна-выканаўчага права Акадэміі МУС
Рэспублікі Беларусь, доктар гістарычных навук

Шаркоў Анатоль Васільевіч

Выступленні з дакладамі

Трацяк Іван Іванавіч – дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандытат культуралогіі, дацэнт (Гродна).

Тэма даклада: “Крэва і гміна ў беларускім друку міжваеннага часу”.

Камінскі Аляксандр Мікалаевіч – краязнавец (Крэва).

Тэма даклада: “Крэва і ваколіцы на старонках газет і часопісаў (XIX – пач. XX ст., міжваенны і пасляваенны перыяды XX ст.)”.

Харэўскі Сяргей Васільевіч – выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта (Мінск – Вільня).

Тэма даклада: “Праект будаўніцтва Крэўскага касцёла 1934 г. з фондаў Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы”.

Вавренюк Ирина Ильинична – менеджер ООО «Инвест– Софир»
(Мінск).

Тэма даклада: “Крево в межвоенный период (1921 – 1939 гг.)”.



МІЖНАРОДНЫ КАЛОКВІУМ

(сумесна з адміністрацыяй горада Пскова, Расійская Федэрацыя):
“Князь Даўмонт і гістарычная спадчына народаў Усходняй Еўропы” /
“Князь Довмонт и историческое наследие народов Восточной Европы”

(Крэўская сярэдняя школа)

17.00 – 18.30

Мадэратар калоквіума

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Дзярновіч Алег Іванавіч

Удзельнікі калоквіума

Владимирова Людмила Иосифовна – старшы методист Управления культуры Администрации города Пскова, член Союза краеведов России

Сообщение: «Год Довмонта в Пскове».

Охотникова Валентина Ильинична – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Псковского государственного университета.

Тема доклада: “Князь Довмонт и его время в литературных и исторических источниках”.

Дзярновіч Алег Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тема доклада: “Проблемы локализации Нальшанской земли”.

Рахматуллин Анатолий Михайлович – краевед, автор романа «Сказание о забытом князе».

Тема доклада: “Роль Довмонта в истории Пскова и Русской земли”.

Дулаў Анатоль Мікалаевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Маішэрава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Тэма даклада: “Асоба і дзейнасць князя Даўмонта ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі і мастацкай літаратуры”.

Шулакова Тамара Васільевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна и искусств Псковского государственного университета.

Тема доклада: “Великое наследие города Довмонта”.

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Дыскусія за круглым сталом

КРУГЛЫ СТОЛ

“Перспективы выкарыстання гісторыка-культурнага патэнцылу Крэва для мясцовага ўстойлівага развіцця”

(Крэўская сярэдняя школа)

17.00 – 18.30

Мадэратар круглага стала

рэгіянальны каардынатар Праекта ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» па Гродзенскай вобласці (Гродна)

Салей Сяргей Міхайлавіч

Удзельнікі круглага стала

Салей Сяргей Міхайлавіч – рэгіянальны каардынатар Праекта ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» па Гродзенскай вобласці (Гродна).

Прэзентацыя Праекта ЕС/ПРААН «Спрыянне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» у Гродзенскай вобласці.

Сардараў Армен Сяргеевіч, дэкан архітэктурнага факультэту БНТУ, доктар архітэктуры (Мінск).

Тэма даклада: «Гродзеншчына ў архітэктуры аўтамабільных дарог Беларусі (архітэктурна-ландшафтны кірунак)».

Кожар Валер Ільіч – архітэктар, перакладчык, член Саюза архітэктараў Беларусі, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: “Адаптацыя помнікаў архітэктуры. Тэорыя і практыка”.

Шулаеў Андрэй Леанідавіч – галоўны архітэктар праектаў РУП “Нацыянальны аэрапорт Мінск”, магістр архітэктуры, магістр гісторыі (Мінск).

Тэма даклада: “Запаведнік Крэва. Метадалагічны падыход да комплекснай аховы гістарычнага цэнтра”.

Карасёва Надежда Александровна – координатор Крэвскага бюро кластэра, замяститель председателя общественного благотворительного объединения «Сморгонская инициатива».

Прэзентацыя праекта: «Кластерны падход і інфармацыйныя тэхналогіі для мясцовага ўправлення і устойлівага развіцця сельскіх тэрыторый».

Ланеха Ігар Рыгоравіч – Гродзенскае абласное грамадскае аб'яднанне маладых навукоўцаў «ВІТ», каардынатар праграм у сферы захавання гісторыка-культурнай спадчыны і развіцця турызму (Гродна).

Тэма даклада: “Перспектыва аднаўлення цэнтра мястэчка як фактар павышэння турыстычнай прывабнасці Крэва”.

Андруковіч Ганна Аляксандраўна – дырэктар Мясцовага дабрачыннага фонда “Крэўскі замак”, магістр мэнеджмента.

Капыш Сяргей Леанідавіч – старшыня Крэўскага сельскага выканаўчага камітэта.

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Ражсва Таццяна Мар’янаўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта;

Тугай Уладзімір Васільевіч – загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

Дыскусія за круглым сталом

18.30 – 19.00

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ І ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
май 2015 – чэрвень 2016 гг.**

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускаім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускаім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчынай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі Армения, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка-культурныя адносіны. Традыцыі і сучаснасць».

17–27 чэрвеня 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам усеагульнай гісторыі РАН праведзена Міжнародная школа гісторыкаў «Савецкі Саюз ў Другой сусветнай вайне: актуальныя праблемы гісторыі і гістарычнай памяці».

24–26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М.Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь – ААН: 70 год разам».

1–6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выставе-кірмашы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд Інстытута наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Косінец, Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік У.Р. Гусакоў, дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарызскай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.»

24–25 верасня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з эканамічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».

4 лістапада 2015 г. у г.п. Карэлічы Гродзенскай вобласці сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына – рэгіянальныя асаблівасці развіцця X–XX стст.»

5–6 лістапада 2015 г. НАН Беларусі сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі, Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура».

12–13 лістапада 2015 г. Інстытутам гісторыі НАН Беларусі сумесна з Браслаўскім раённым аб'яднаннем музеяў ў г. Браславе праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя г. Браслава)».

14 лістапада 2015 г. у г. Капылі Мінскай вобласці сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Капыльшчына і Э. Вайніловіч»,

прымеркаваная да святочных мерапрыемстваў у гонар Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.

14 снежня 2015 г. выйшаў Указ Прэзідэнта Рэспублікі № 485 ад 14 снежня 2015 года «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў».

30 снежня 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі правёў у Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь прэс-канферэнцыю аб рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі № 485 ад 14 снежня 2015 года «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў». У прэс-канферэнцыі прынялі ўдзел дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза, загадчык цэнтра В.М. Ляўко, загадчык аддзела А.В. Вайцяховіч.

22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных артэфактаў».

28 лютага – 5 сакавіка 2016 г. дырэктар В.В. Даніловіч, вучоны сакратар А.П. Салаўянаў і супрацоўнікі Інстытута гісторыі НАН Беларусі прынялі ўдзел у Расійска-беларускай школе маладых гісторыкаў, якая адбылася ў г. Уладзіміры (Расія).

5 сакавіка 2016 г. прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Мінску была праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

17–19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) была праведзена

Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь была праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску быў праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936–1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускай дзяржаўнай педагагічнай універсітэтам імя Максіма Танка была праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі Даніловіч В.В. і намеснік дырэктара па навуковай рабоце Лакіза В.Л. прынялі ўдзел у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь на тэму «Аб Законе Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя кнігі «Славяне на тэрыторыі Беларусі в догосударственный период».

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі «Аб выніках навуковай і фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г. і выкананні ДПНД на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя кнігі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».




12–13 мая 2016 г. у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

20 мая 2016 г. у г. Ашмяны Гродзенскай вобласці сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» «Ашмяншчына – рэгіянальны асаблівасці развіцця X–XX стст.»

1 чэрвеня 2016 г. у Мінску сумесна з Культурным прадстаўніцтвам Амбасады Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Интеллектуальное наследие Имама Хомейни в дискурсе истории и геополитики».

Канферэнцыя праводзіцца па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковы кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), а таксама ў рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік праграмы – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік падпраграмы – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч)

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ПА РЭГІЯНАЛЬНАЙ ГІСТОРЫІ



Рэканструкцыя структуры ландшафта Крэва 16 ст.:

Дамінанты:

- 1 - замак
- 2 - касцёл
- 3 - Юрава гара

- 4, 5, 6 - цэрквы
- 7 - мясцовыя могілкі
- 8 - плошча
- 9 - прызамкавы млын

— - візуальныя сувязі

Шляхі:

- 10 - на Гальшаны
- 11 - на Ашмяны
- 12 - на Смаргонь



1559 - Крэва атрымала Магдэбургскае права і стала месцам (горадам).

Драўляная рагуша знаходзілася на тэрыторыі замка.

Вакол цэнтра Крэва з'явіліся ўрочышчы, якія вызначалі накірункі развіцця горада і паступова паглынуліся ім.

Рэканструкцыя структуры гістарычнага ландшафту Крэва ў XVI ст.
Архітэктар Андрэй Шулаеў.